

УДК 664.2.034.17 (476.7)

**ВЫНІКІ ДАСЛЕДАВАННЯ ДЫНАМІКІ МІКРАФЛОРЫ  
ГЛЮТЭНАВАЙ ВАДЫ ПРЫ ПРАЦЯГЛЫМ ЯЕ ЗАХОЎВАННІ**

**Кароль К.В.** – студэнт

Навуковы кіраўнік – **Таранда М.І.**

УА «Гродзенскі дзяржаўны аграрны ўніверсітэт»

г. Гродна, Рэспубліка Беларусь

Глютэнавая вада атрымліваецца ў выніку вытворчасці крухмалу з зерня кукурузы і з'яўляецца адыходам, які магчыма выкарыстоўваць як кансервант для прабіётыкаў або як дадатак пры сіласаванні кармоў. Даследаванні былі скіраваны на вывучэнне мікрафлоры, якую

ўтрымлівае гэтая вада, і на змены ў складзе яе пры захоўванні. Дынаміку мікрафлоры планавалася вывучаць у вадзе, якая захоўвалася пры тэмпературы халадзільніка ( $6\text{-}8^{\circ}\text{C}$ ), пры пакаёвай тэмпературы ( $18\text{-}20^{\circ}\text{C}$ ), пры  $37^{\circ}\text{C}$  і нават калі ў ваду дабавіць крыху цвёрдага сыру з надзей, што ў ёй могуць пасяліцца і развівацца пратрансформаваныя бактэрый. Вялікі аб'ём глютэнавай вады захоўваецца і да гэтага часу ў герметычнае зачыненай пластмасавай каністры на працягу больш чым 1,5 года. Першапачатковая pH вады быў  $4,2$ , на дадзены момант pH каля  $5,0$ . Даследаванні пачаліся  $26.09.2012$  года.

Быў зроблены пасеў з дапамогай бактэрыйльной пятлі на наступныя пажыўныя асяроддзі: МПА (мясапептонны агар), Страфілакокавае Сабура, Энда, Лактаасяроддзе і КАА (крухмала-аміачны агар). Аказалася, што мікрафлора ўтварыла калоніі на ўсіх асяроддзях. Былі прыгатаваныя мазкі, афарбаваныя генцыянвіялетам і прагледжаны на мікраскопе з павелічэннем аб'ектыва  $100\times$ . Выкарыстоўваўся і паверхневы пасеў з расціраннем шкляным шпатлем па асяроддзі.

На МПА выраслі калоніі трох тыпаў: белыя, як бацылярныя, са слізістай паверхніяй каля  $6$  мм у дыяметры, утвораныя тоўстымі кароткімі палачкамі, крыху бэжавыя, матавыя, тонкія, каля  $6\text{-}7$  мм, утвораная буйнымі клеткамі, падобнымі на дрожджы і вельмі дробныя (да  $0,5$  мм) калоніі, утвораныя бактэрыймі, якія падобны на стрэптакокі. На страфілакокавым асяроддзі раслі вялікія калоніі, утвораныя палачкамі, якія ўтварылі капсулы і споры, калоніі памерам каля  $3$  мм, якія раслі на падсціле, утвораным кароткімі палочкамі і належалі дражджам. На КАА выраслі яшчэ больш разнастайныя калоніі, утвораныя як доўгімі, так і кароткімі палочкамі, рознай таўшчыні, а таксама дражджамі. Калоніі былі як малых памераў –  $0,5\text{-}1$  мм, так і больш вялікія, тоўстыя, а то і з сукцэльным ростам. На Энда калоніі харктарыздаваліся вялікімі памерамі –  $5,8\text{-}10$  мм, якія былі ўтвораны доўгімі тоўстымі палочкамі, рознай даўжыні палочкамі і кароткімі палочкамі, якія нагадвалі кокі. Калоніі адпаведна былі чырвоныя, бэзавыя і з белаватым адценнем. На Сабура раслі як белыя, так і з бурым пігментам, часта вельмі дробныя калоніі. Але ўсе ўтвораныя авальнымі і падоўжанымі формамі дражджэй. На Лактаасяроддзе выраслі ў асноўным дробныя бясклерныя калоніі, утвораныя доўгімі тоўстымі палочкамі (лактабактэрыймі) і дражджамі выцягнутай формы.

У прабірцы, куды дабаўлялі сыр, пры пасеве праз  $15$  дзён былі знайдзены акрамя лактабактэрый кластрыды, якія мелі форму тэнісных ракетак. З'явіўся непрыемны пах. У вадзе, якая захоўвалася ў

халадзільніку, пераважна выяўляліся дробныя кокабактэрны, доўгія палачкі і дрожджы, а якая знаходзілася ў тэрмастаце – падоўжаныя палачкі.

Яшчэ адзін пасеў правялі 21.12.2012 года на МПА і Сабура. На апошнім выраслі шмат дробных калоній, але ўсе былі прадстаўлены дражджамі. На МПА – палачкі тоўстыя і дробныя, доўгія і кароткія, палочкі са спорамі падоўжанымі і круглымі, але вельмі вялікімі. Справыя палочкі раслі больш пры пасеве вады, недалёкай да асадку. Наступны пасеў вады з каністры, якая захоўвалася пры пакаёвай тэмпературы, праводзіўся 3.06.2013 г. На Сабура з антыбіётыкам раслі плесневыя грыбы, на стафілакокавым асяроддзі і Энда росту не было. На МПА выяўлены бацылы і буйныя палочкі, на КАА палочкі і дрожджы. Прый пасеве 30.07.2013 г. на МПА выяўлены толькі палачкавідныя формы са спорамі. На Сабура – палочкі без спор і дрожджы. Апошні пасеў быў 30.09.2013 г. – праз год пасля першага. На МПА акрамя адной калоніі каля 3 мм у дыяметры астатнія былі дробныя – каля 1 мм. Усе яны былі прадстаўлены бацыламі. На Сабура калоніі памерам каля 2 мм былі прадстаўлены дражджамі выцянутай формы і кароткімі палочкамі, магчыма ўтворанымі лактабактэрыймі. Выяўлены калоніі малочнай плесні – *Oidium lactis*.

Прый год захоўвання глютэнавая вада ўтрымлівала ў 1 мл каля 440000 клетак спораўтвараючых форм бактэрый, каля 500000 дражджэй і лактабактэрый і 46000 калоніяўтвараючых адзінак малочнай плесні. Прый гэтым, прый захоўванні пры пакаёвай тэмпературы, пах вады застаўся першапачатковым, што паказвае на магчымасць дастаткова працяглага па часу захавання глютэнавай вады ў зачыненай ёмістасці без неабходнасці падтрымання паніжанай тэмпературы. Мікробная разнастайнасць прадукту звузілася прый захоўванні. Магчымасць выкарыстання глютэнавай вады прый сіласаванні кармоў патрабуе асобных даследаванняў.